

ЗВЯЗДА

Орган ЦК і МККП(б), ЦВК і СНК БССР

№ 259 (5933) 11 лістапада 1937 г., чапвер ЦАНА 10 кап.

Выбаршчыкі сталіцы БССР з вялікай радасцю і натхненнем сустрэлі вестку аб згодзе таварыша Варашылава балатыравацца ў дэпутаты Савета Саюза па Менскай гарадской выбарчай акрузе.

Працоўныя Менска на сходах і мітынгх выказваюць сваю бязмежную адданасць сацыялістычнай радзіме, комуністычнай партыі, мудраму і любімаму правядыру народаў таварышу Сталіну, сваю любоў да яго бліжэйшага саратніка—жалезнага наркома абароны, першага маршала Совецкага Саюза, кандыдата ў дэпутаты Савета Саюза ад Менскай гарадской выбарчай акругі Кліменція Ефрэмавіча Варашылава.

НА МІТЫНГУ ПРАЦОЎНЫХ МЕНСКАЙ ГАРАДСКОЙ ВЫБАРЧАЙ АКУРГІ

гор. МАСКВА.

НАРКОМУ АБАРОНЫ, ПЕРШАМУ МАРШАЛУ СОВЕЦКАГА САЮЗА ТАВАРЫШУ К. Е. ВАРАШЫЛАВУ

Дарагі наш Кліменцій Ефрэмавіч! З пачуццём найвялікшай радасці даведаліся мы аб тым, што ЦК ВКП(б) дазволіў Вам балатыравацца ў нашай выбарчай акрузе.

Мы, выбаршчыкі Менскай гарадской выбарчай акругі па выбарах у Совет Саюза, усведамляем, які велізарны гонар аказаў нам Цэнтральны Камітэт Усеаюзнай Комуністычнай партыі большэвікоў і ганарымся, што ад нашай выбарчай акругі мы пашлем у Совет Саюза Вас, дарагі Кліменцій Ефрэмавіч. І за гэта мы, сабраўшыся на агульнагарадскіх акруговых мітынг, пасылаем сардэчную падзяку Цэнтральнаму Камітэту Усеаюзнай комуністычнай партыі большэвікоў і нашаму дарагому таварышу Сталіну.

Мы запэўніваем ЦК ВКП(б) і таварыша Сталіна, што кожны з нас з найвялікшай радасцю адасць свой голас за Вас, Кліменцій Ефрэмавіч, як за першага з лепшых большэвікоў, вярнага сына нашай большэвіцкай партыі і вялікага працоўнага народа нашай краіны, бліжэйшага саратніка найвялікшых людзей нашай эпохі — Вадзіміра Ільіча Леніна і таварыша Сталіна.

Мы з найвялікшай радасцю будзем галасаваць за Вас таму, што ўсё Ваша слаўнае жыццё, жыццё страгнага рэволюцыянера-большэвіка, неразрыўна звязана з вострай барацьбой партыі і рабочага класа за вызваленне чалавечтва ад рабства, жабрацтва і неўдзя, за свабоду і шчаслівае жыццё працоўных нашай радзімы.

Мы ведаем, як у год глыбокага падпалога, зверскага царскага рэжыма Вы разам з Леніным і Сталіным вялі багэстраўную барацьбу за справу комунізму.

Мы ведаем, як у год рэволюцыі Вы былі першым у шэрагах байцоў за прадэтарскую рэволюцыю ў нашай краіне.

Мы помнім, як Вы ў год грамадзянскай вайны, пад кіраўніцтвам таварыша Сталіна, выконвалі баявыя заданні Вадзіміра Ільіча Леніна, будвалі ўмацоўвалі нашу доблесную Чырвоную

Армію, якая з гонарам разграміла ўсіх белавардзейцаў і інтэрвентаў, якія прабавалі скінуць савецкую ўладу. Беларускі народ помніць, як Вы, пад кіраўніцтвам таварыша Сталіна і па Сталінскаму плану, разграмілі беларыякаў, вызвалілі Савецкую Беларусь ад польскіх паноў і капіталістаў і далі магчымасць беларускаму народу свабодна будаваць сваё шчаслівае і радаснае жыццё.

Мы ведаем, што пад Вашым кіраўніцтвам гіганцка выраста несакрушымая магутнасць і моц нашай слаўнай Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі, якая ў любы момант дасць знішчальны адпор усім тым, хто памее паслягнуць на нашу сацыялістычную радзіму.

Мы Вас ведаем, як беззаветнага барацьбіта за справу партыі Леніна і Сталіна, ведаем Вашу непрымірмасць у барацьбе з ворагамі народа, падлейшымі здраднікамі радзімы, прэзэрнімі наймітамі фашызма — траціцкіска-бухарынскай банды.

Усё Ваша жыццё звязана з жыццём і барацьбой партыі Леніна і Сталіна за ідэалы чалавечтва. Усё Ваша жыццё кроўна звязана з жыццём і барацьбой рабочага класа і працоўных за сацыялізм у нашай краіне.

Мы перда ўвэўнены, што і ў далейшай рабоце, як дэпутат вярхоўнага органа нашай ўлады, Вы з яшчэ большай страпанасцю будзеце змагацца за нашу агульную справу — за справу Леніна і Сталіна, за комунізм.

Вы — верны сын слаўнай партыі Леніна і Сталіна.

Вось чаму, аддаючы голас за Вас, у Вашай асобе мы галасуем за нашу партыю, за ленінска-сталінскі Цэнтральны Камітэт, за нашага дарагога і гораца любімага таварыша Сталіна.

Няхай жыве наша слаўная партыя Леніна і Сталіна і яе слаўны штаб — ЦК ВКП(б)!

Няхай жыве наш слаўны жалезны нарком — першы маршал Совецкага Саюза Кліменцій Ефрэмавіч Варашылаў! Няхай жыве наш любімы друг і настаўнік таварыш Сталін!

АДКРЫТАЕ ПІСЬМО

АКУРГОВЫМ ВЫБАРЧЫМ КАМІСІЯМ БЕЛАРУСКАЙ ССР

Мы, што ніжэй падпісаліся, кожны ў асобку, атрымалі тэлеграмы і пісьмы адразу згодзі заводаў і калгасаў, а таксама ад ператэрыяльных нарад аб вылучэнні нас у якасці кандыдатаў у дэпутаты ў Вярхоўны Совет ССР па некалькіх выбарчых акругах Беларускай ССР.

Мы прыносім сваю падзяку за аказанне давер'е ўсім таварышам выбаршчыкам, выставіўшым нашы кандыдатуры. Але наколькі па закону кожны з нас можа балатыравацца толькі ў адной акрузе, то мы, як комуністы, па ўказанні ЦК КП(б)Б, знімаем свае кандыдатуры з іншых акруг і агаджаемся балатыравацца ў наступных выбарчых акругах:

- Бялоў Іван Іванавіч — у Совет Саюза, па Барысаўскай выбарчай акрузе.
- Берман Барыс Давідавіч — у Совет Саюза, па Полацкай выбарчай акрузе.

Воля, па Полацкай выбарчай акрузе.

Волкаў Аляксей Аляксеевіч — у Совет Саюза, па Гомельскай гарадской выбарчай акрузе.

Невалюў Афанасій Фёдаравіч — у Совет Саюза, па Віцебскай сельскай выбарчай акрузе.

Лявіцкі Аляксей Міхайлавіч — у Совет Саюза, па Віцебскай гарадской выбарчай акрузе.

Мезіс Аўгуст Іванавіч — у Совет Саюза, па Асіповіцкай выбарчай акрузе.

Прасім адпаведныя выбарчыя камісіі прыняць да ведама гэту нашу заяву і разгледзець яе як дакумент пры рэгістрацыі кандыдатаў у дэпутаты.

БЯЛОЎ І. П. КАВАЛЕЎ А. Ф.
БЕРМАН Б. Д. ЛЯВІЦКІ А. М.
ВОЛКАЎ А. А. МЕЗІС А. І.

ДЭМАНСТРАЦЫЯ БЯЗМЕЖНАЙ ЛЮБВІ І АДДАНАСЦІ ПАРТЫІ ЛЕНІНА—СТАЛІНА

Яшчэ раніш газетны прынесі працоўным горада радасную, хваляющую вестку аб тым, што любімы нарком абароны ССР, слаўны маршал Совецкага Саюза тав. Варашылаў даў сваю згоду балатыравацца па Менскай гарадской выбарчай акрузе ў дэпутаты Савета Саюза.

Як толькі гудок абвясціў аб сканчэнні работы, з усіх канцоў горада, з фабрык, заводаў, устаноў і іншых арганізацый на сталіцы «Дынама» пакročылі шматлікія каром рабочых, служачых, чырвонаармейцаў, студэнтаў, каб прадэманстраваць сваю бязмежную любоў і адданасць партыі Леніна—Сталіна, выразіць пажаўку таварышу Сталіну і яго саратніку Кліменцію Ефрэмавічу Варашылаву за аказанне давер'е працоўным сталіцы ардынаснай БССР.

У 5 гадзін вечара сталіён «Дынама» нагадаў людскому мора. Тысячы чырвоных спяўаў калышуча ў лаватары. Пад яркімі праменямі праектароў яны пераліваюцца ў рознакалерныя фарбы, пакідаючы ў памалці незабыўнае відовішча.

Над галавамі — партреты Леніна, Сталіна і іх бліжэйшых саратнікаў таварышаў Молатава, Варашылава, Кагановіча і інш. членаў Палітбюро ЦК ВКП(б).

З вялікай любоўю і беражлівасцю партыі савецкай радзімы неслі партреты таварыша Савецкай Канстытуцыі таварыша Сталіна, пад кіраўніцтвам якога працоўныя ССР пабудавалі на адной шостаі частцы зямнага шара сацыялістычнае грамадства, каб імя кіліна на барацьбу працоўных капіталістычных краін, усяляючы ў іх сэрцы бадзёрасць і волю да барацьбы супроць фашызма, усяляючы ўвэўненасць у перамогу. Неслі партреты таго, пад чым кіраўніцтвам савецкі народ ачышчае сваю зямлю ад рознай фашыскай зграі: ад здрадніцкай радзімы, ад траціцкіска-бухарынскага ахвасця, ад нацыяналі-фашыстаў і інш. ворагаў нашай цудоўнай радзімы.

Нама і не будзе месца здраднікам і савецкай зямлі! — з усіх яркасто гаварыма гэта магучая чалавечая лавіна.

З усіх магучых сталіёна насуцця радасныя песні, вяселья гуці духавых аркестраў. Азін матыў змяняецца другім. Калі самай трыбуны выстраіліся лепшыя сны народа — доблесны чырвонаармейскі часці — верныя вартавыя зааважанаў Вялікага Кастрычніка.

Песні сціхаюць. На сталіёне робіцца ціха. Выконваючы абавязкі сакратара гаркома КП(б)Б тав. Мацвееў адравае мітынг працоўных горада Менска, прысвечаны атрымання згоды тав. Варашылава балатыравацца ў Вярхоўны Совет ССР па Менскай гарадской выбарчай акрузе.

Слова прадстаўляецца выконваючаму абавязкі першага сакратара ЦК КП(б)Б тав. Волкаву.

ПРАМОВА т. ВОЛКАВА

— Па ўгому Савецкаму Саюзу, — гаворыць тав. Волкаў, — за апошні час пракацілася новад велізарнай хваля любі і адданасці працоўных да сваёй радзімы, да сваёй партыі, у сувязі з падрыхтоўкай да выбараў у Вярхоўны Совет ССР. Па ўсёй БССР любоўю вылучаліся і абмяркоўваліся кандыдатуры лепшых людзей нашай краіны, лепшых людзей партыі Леніна—Сталіна ў Вярхоўны Совет ССР. Сёння апублікавана адкрытае пісьмо акруговых выбарчых камісіяў.

Тав. Волкаў сачытвае тавот гэтага пісьма, якое падпісана таварышам Сталіным і яго саратнікам тт. Молатавым, Варашы-

лавым, Калініным, Кагановічам, Касіорам, Ежовым, Андрэевым і іншымі членамі ЦК ВКП(б).

— Таварыш Варашылаў Кліменцій Ефрэмавіч, — гаворыць т. Волкаў, — даў згоду балатыравацца ў Совет Саюза ад Менскай гарадской выбарчай акругі Беларускай ССР.

Гэтыя словы суправаджаюцца горадай, доўга немаўкаючай авіяцыяй. Присутныя, стоячы, востымі «Няхай жыве сталініст нарком абароны ССР тав. Варашылаў!» доўга вітаюць слаўнага правядыру Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі, аднаго з бліжэйшых саратнікаў Вялікага Сталіна — Кліменція Ефрэмавіча Варашылава.

Тав. Волкаў чытае прозвішчы патісаўшых пісьмо акруговых выбарчых камісіяў. — Сталін!

Аваці ўспыхваюць з новай сілай. Доўга немаўкае бора аплэдыменттаў. Па ўсёй плонцы перагаворыцца дружнае шматгасовае «Ура». Аркестр выконвае «Інтэрнацыянал».

Тав. Волкаў расказвае біяграфію Кліменція Ефрэмавіча Варашылава. І перад 55 тысячамі ўзвешнікаў мітынга раагортаюцца слаўныя старонкі жыцця і барацьбы лугаскага рабочага, загараванага большэвіка, аднаго з арганізатараў большэвіцкага падпалля, выдатнага чалавёкада прадэтарскай рэволюцыі, члена Палітбюро ЦК ВКП(б), аднаго з бліжэйшых саратнікаў найвялікшых людзей эпохі Леніна і Сталіна.

Якое гэта прыгожае і выдатнае жыццё! — Наш родны Кліменцій Ефрэмавіч, — гаворыць тав. Волкаў, — па праву заслужыў пачаснае званне першага маршала Совецкага Саюза.

Бурай аплэдыменттаў адравае шматтысячны мітынг на гэтыя словы артара.

— На працягу ўсёго свайго жыцця Кліменцій Ефрэмавіч Варашылаў — адвады сын партыі Леніна—Сталіна. Мы ганарымся тым, што Кліменцій Ефрэмавіч даў сваю згоду балатыравацца ў Совет Саюза ад беларускага народа, ад Менскай гарадской выбарчай акругі. Беларуска ССР з улічэння фарпостам Совецкага Саюза на яго заходняй граніцы. Мы ведаем, што пачув існуе капіталістычнае акружэнне ворагі не спынаюцца, фашысты будуць засылаць у нашу краіну сваіх шпіёнаў, трацістаў, бухарынаў — гэтых злычакіх ворагаў нашай радзімы. Таму мы павінны ўдасперыцца сваю пільнасцю, каб да канца выкартаваць і знішчыць ворагаў народа.

— Таварыш Варашылаў! З вялікай радасцю і гордасцю мы прымаем Тваю згоду балатыравацца ў Совет Саюза па Менскай гарадской выбарчай акрузе. Мы гэтым ганарымся. Мы пшчасныя тым, што Цэнтральны Камітэт нашай большэвіцкай партыі, таварыш Сталін даў нам магчымасць галасаваць за тав. Варашылава, за саратніка Вялікага Сталіна. Мы сёння павінны заявіць таварыш Сталін! Мы апраўдаем твай давер'е, з гонарам выканаем наставленні перад намі партыі і ўрадам аддачы.

— Няхай жыве слаўны падарожд Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі, першы маршал Совецкага Саюза, бліжэйшый саратнік Вялікага Сталіна таварыш Варашылаў!

— Няхай жыве наша вялікая радзіма, наш вялікі савецкі народ, наш любімы Сталін!

Бурныя аваяці, якія толькі-што сціхлі.

(ПРАЦЯГ НА 3-Й СТАР.)



НАШ КАНДЫДАТ ТАВАРЫШ ВАРАШЫЛАЎ

Радасныя дні перажываюць працоўныя сталіцы ардынаснай БССР, усёй Менскай гарадской выбарчай акругі — любімы правяды нашай доблеснай Чырвонай Арміі, верны саратнік Вялікага Сталіна — Кліменцій Ефрэмавіч Варашылаў даў сваю згоду балатыравацца ў дэпутаты Савета Саюза па Менскай гарадской выбарчай акрузе.

Учора раніш, як толькі па радзі і а газет прапачулі усёй выбарчай акругі даведаліся аб гэтым радасным паведамленні, сазнанне кожнага працоўнага паводнілася гордасцю, сэрцы—радасцю. Ды як не радавацца, як не ганарыцца, калі воля 190 тысяч выбаршчыкаў, выказаная на шматлікіх агульных пералыбарчых сходах, мець сваім дэпутатам жалезнага наркома, слаўнага маршала Совецкага Саюза, бліжэйшага друга і вярнага саратніка Вялікага Сталіна, любімага друга ўсіх народаў ССР Кліменція Ефрэмавіча Варашылава, — ажыццявілася.

Кліменцій Ефрэмавіч — наш кандыдат! Гэты радасны ўскіск на вузлах усіх выбаршчыкаў. Гэтай радаснай весткай жыўць літаральна ўсе выбаршчыкі акругі.

Пачуццё любі, беззаветнай адданасці, пачуццё радасці і гордасці, якое ахапіла нашых выбаршчыкаў, усім зразумела. Таварыш Варашылаў бліскі сэрцу кожнага працоўнага нашай радзімы.

Беларускі народ, як і ўсе народы нашай вялікай сацыялістычнай радзімы, добра ведае і любіць дарагога Кліменція Ефрэмавіча, як багэстраўнага і непахіснага большэвіка-прадэтаря, які ўсё сваё жыццё, усё сваё сілы, усю сваю большэвіцкую энэргію прысвечыў справе рабочага класа, барацьбе за шчасце і радасць працоўных нашай краіны, за вялікую справу Маркса—Энгельса — Леніна — Сталіна.

У год падпалля, рука аб руку з Леніным і Сталіным тав. Варашылаў рыхтаваў рабочы клас да вяржэння непахіснага ляду капіталістаў і памешчыкаў. У гістарычныя кастрычніцкія дні 1917 года таварыш Варашылаў разам з Леніным, разам з Сталіным багэстраўна штурмаваў пярэдні капіталізм на адной шостаі частцы зямнага шара.

З імем вярнага саратніка Леніна і Сталіна, з імем таварыша Варашылава звязаны перамогі нашай доблеснай Чырвонай Арміі ў год грамадзянскай вайны над шматлікімі да зубоў узброенымі полчымі інтэрвентаў.

Сказанні аб ліхой багэстраўнай варашылаўскай конніцы, нагалаву рубіўшых і знішчаўшых полчымі інтэрвентаў, будзь жыць многія вякі.

Пад непасрэдным кіраўніцтвам Вялікага Сталіна і таварыша Варашылава была лаварот Парыжскага разгромлена і адкінута лавіна да Дона армія Краснова. Гэта слаўная парывіцкая аплэда будзе жыць у сазнанні многіх пакаленняў, будзе служыць аркім прыкладам самаадданасці ў будучых баях з капіталізмам, калі толькі вораг памее паслягнуць на нашы свяшчэныя граніцы.

Таварыш Варашылаў пад кіраўніцтвам ЦК ВКП(б) і асабіста таварыша Сталіна дабіўся таго, што наша Чырвоная Армія вырасла ў магутную несакрушальную сілу, такую сілу, аб якую разаб'е сабе галаву любы вораг, калі толькі адважыцца напасці на нас.

Таварыш Варашылаў на парадзе ў Маскве, у дзень XX гадавіны Вялікай Кастрычніцкай сацыялістычнай рэволюцыі ў сваёй прамове на ўсёе свет

заявіў: «Рабоча-Сялянская Чырвоная Армія, як і ўсёе Савецкі Саюз, гатова жыць заўсёды ў міры з усім светам. Але Чырвоная Армія таксама гатова кожны міг у парок сцерці ворага, які адважыцца напасці на краіну працоўных.

Наша армія існуе не для нападу, але толькі да моманту нападу ворага на нашу радзіму. Яна будзе самай нападоўчай з усіх калі-небудзь нападоўшых арміяў, калі вораг не прымусяць да гэтага».

Верны і слаўны сын большэвіцкай партыі Леніна—Сталіна таварыш Варашылаў заўсёды і ўсюды высока трываў непераможна сінг Маркса—Энгельса—Леніна—Сталіна. На ўсіх этапах барацьбы за сацыялізм ён непахісна і беззаветна змагаўся за выкананне заветаў Леніна. Ён разам з усімі партыяй, разам з Вялікім Сталіным непрымірмы і бязлітасна граміў і выкарчоўваў ігнаўшых здраднікаў — траціцкіска-бухарынска-рыкаўскае сволач, усіх гэтых гнусных шпіёнаў і дыверсантаў, наймітаў япон-германскіх фашысцкіх разведкаў, якія прадліліся фашысцкім варварам.

Кліменцій Ефрэмавіч Варашылаў непакрыўна звязан з рабочым класам, з усім народам, глыбока вераць у сілу рабочага класа і сялянства, у сілу сацыялізма, у тэркастовае комунізму.

Працоўныя БССР помняць, як у год грамадзянскай вайны пад кіраўніцтвам Вялікага Сталіна таварыш Варашылаў дапамагаў ачышчыць нашу беларускую зямлю ад вечных эксплуатацятараў і прыгнатычнаў беларускага народа — польскіх памешчыкаў і капіталістаў.

Беларускі народ ведае, што з імем таварыша Сталіна, з імем таварыша Варашылава звязана ўсёўзрастаючая, несакрушальная магутнасць нашай Беларускай наеннай акругі, маналітнасць і моц заходніх граніц ССР, шчасліва і спакойна праца, шчаслівае жыццё беларускага народа.

Вось чаму радасныя твары, вась чаму выбаршчыкі лікуюць, вась чаму ўчора на 55-тысячным мітынгу працоўных Менска кожны працоўна а радасным хваляваннем гаварыў аб вялікім гонары, якога ўдасціліся выбаршчыкі сталічнай выбарчай акругі.

І ў сазнанні ўсіх выбаршчыкаў адна мысьль:

— За дарагога нашага кандыдата ў дэпутаты Савета Саюза Кліменція Ефрэмавіча Варашылава будзем галасаваць усё, як адзі, з найвялікшай гордасцю і вялікай радасцю.

І задача кожнага большэвіка — партыйнага і непартыйнага, задача ўсіх выбаршчыкаў Менскай гарадской выбарчай акругі — апраўдаць вялікі гонар, аказааны ім, дастойна сустрэць гістарычны дзень гыбартаў.

Задача заключавецца ў тым, каб залюбіць астаючыся 31 дзень да выбараў кіруючай большэвіцкай работай на падрыхтоўку да выбараў, неслі залатыя словы Сталінскай Канстытуцыі ў сазнанне ўсіх выбаршчыкаў; рэзка палешчыць арганізацыйную работу, дабіцца, каб кожны выбаршчык ведаў свае правы, прадэстаўленыя яму Сталінскім выбарчым законам, каб ножны выбаршчык мог выказаць сваю волю — галасаваць 12 снежня за вярнага саратніка Вялікага Сталіна, жалезнага наркома, першага маршала Совецкага Саюза Кліменція Ефрэмавіча Варашылава.



Учора на сталіёне «Дынама» імя Кірава адбыўся мітынг выбаршчыкаў Менскай гарадской выбарчай акругі, прысвечаны атрымання згоды таварыша К. Е. Варашылава балатыравацца ў Совет Саюза па Менскай гарадской выбарчай акрузе. На адміку: уадушнік мітынга на адной зрыбун сталіёна. Фото С. Грына і Я. Салавейчыка.

ДА ДВАЦАЦГОДДЗЯ КАСТРЫЧНІЦКАЙ РЭВОЛЮЦЫІ

(Даклад тав. В. М. МОЛАТАВА на ўрачыстым пасяджэнні ў Вялікім Тэатры 6 лістапада 1937 года)

I. ЗНАЧЭННЕ НАШАЙ ПЕРАМОГІ

Таварышы! У гэтых словах Ленінама ўказана, што перамога нашай рэвалюцыі ад усіх іншых рэвалюцыяў.

Усе іншыя рэвалюцыі, нават у лепшым выпадку, далей некаторага распынення палітычных правоў і часовага палачэння становішча працоўных не імлі, калі выключыць Парыжскую Комууну з некаротчасовым поспехам, калі ўлада знаходзілася ў руках працоўных. Усе гэтыя рэвалюцыі пакідалі ў руках эксплуатацыйнага і прыгнятальнага працоўных. Атрыманне іх у руках эксплуатацыйнага і прыгнятальнага працоўных класу не пазбавляла свайго пануючага становішча. Пры ўсіх гэтых рэвалюцыях буржуазія ўзвалася захоўваць сваю, буржуазную, дыктатуру, сваю ўладу.

Усе гэта не магло не прывесці да пэўнага расчаравання працоўных, якія ўзвядлі ў буржуазных рэвалюцыях. Працоўныя прышлі ўладу ў гэтых рэвалюцыях са сваімі мэтамі, са сваімі імкненнямі і нарэшце вызваліліся, нарэшце, ад прыгнёту ўлады маючых класаў. Але ўсе буржуазныя рэвалюцыі прывялі да таго, што гэтыя імкненні і нарэшце разбіліся аб супраціўленне эксплуатацыйнага класаў, якія захавалі ўладу за сабой. Усе гэтыя рэвалюцыі канчаліся тым, што народ атчуваў сябе незадаволеным, не дасягнуўшым мэты. Гэта перадала ў мясці расчараванне ў рэвалюцыі, перавернула працоўных да сваіх сіла, што было на-року прыгнятальнага класаў.

У кастрычніку 1917 года адбыўся сутэна-гістарычны паварот у гісторыі рэвалюцыі, ад рэвалюцыі буржуазнага тыпу да рэвалюцыі новага, сацыялістычнага тыпу. Упершыню ў гісторыі ўлада эксплуатацыйнага класа, перамагз дыктатуру рабочага класа, дзяржаўнае кіраванне перайшло ў рукі працоўных. З рабоў, з прыгнятаных, з эксплуатацыйных працоўных ператварыліся ў свабодных людзей і ў поўных гаспадароў свайго лёсу. Рабочыя і працоўныя сяляне, стаўшы ва ўладзе, упершыню атрымалі магчымасць наладзіць жыццё так, як яны самі хочунь. Вырашылі карэнавае п'ятанне, п'ятанне аб уладзе, рабочы клас разам з сялянствам пачаў новае жыццё, прыступіў да будаўніцтва «светлага будынка сацыялістычнага грамадства».

З перамогай Кастрычніцкай рэвалюцыі збыліся мары працоўных і ўсіх лепшых прадстаўнікоў чалавечтва. З гэтага часу пачалося спаборніцтва двух светаў, заснаваных на процілеглых прыняццях, спаборніцтва грамадства са старым, спаборніцтва сацыялізма з капіталізмам. Да гэтага спаборніцтва прыкавана ўвага ва ўсіх краінах.

Асновы старага грамадства была прыватная ўласнасць, калі ўсе срэды вытворчасці належалі капіталістам, багачам. На гэтым трымаўся ўлада капіталістаў, на магучасці капітала. Сацыялізм улада ліквідавала капіталістычную сістэму гаспадаркі і амяніла прыватную ўласнасць на прыёмны і срэды вытворчасці, усталяваў сацыялістычную сістэму гаспадаркі і сацыялістычную ўласнасць. Срэды і прыклады вытворчасці сталі належыць або сацыялістычнаму дзяржаве, або рабочым, сацыялістычнаму калгасам і каперсам. У тым і другім выпадку яны сталі служыць не інтарсам асобных асобных людзей, а інтарсам народа, а інтарсам народа, а інтарсам працоўных. Гэта не маленькая змена, а карэнавае перабудова грамадства, карэнавае перададзла яго эканамічнай асновы.

Алема прыватнай ўласнасці на зямлю, адмена прыватнай ўласнасці на фабрыкі і заводы, адмена прыватнай ўласнасці на чыгункі і жыллёвыя дамы ў гарадах і іншыя меры таго роду прывялі да поўнай ліквідацыі капіталістычных класаў і ўсіх прадэвічных, непрацоўных элементаў у нашай краіне. У нас не стала ні капіталістаў, ні памешчыкаў, ні кулакоў, ні купцоў, ні іншых захрыбачыкаў народа. Нашы законы не сталі дапускаць існавання і новага паўдлення якіх-небудзь паралітаў. Наш грамадскі лад заснаван на прыяццельных адносінах рабочых і сялян, якія праз саветы працоўных кіруюць краінай і будуць сваё новае жыццё.

Ці не ў гэтым і заключаўся асноўны меты Кастрычніцкай рэвалюцыі? Безумоўна, у гэтым. Значыць, рабочы клас разам з працоўнымі сялянамі, узяўшы ўладу ў свае рукі, сапраўды скарыстаў яго, каб жыццёвыя асновы меты Кастрычніцкай рэвалюцыі. З якімі велізарнымі поспехам ажыццяўляўся гэты меты, што ўжо намі зважана, а п'япер ужо і зацвіла ў нашым асноўным законе, — аб ўсім гэтым простыя, але вогненна-жаркія словы гаворыць прыватная Саветкі Саюзам Сталінска Канстытуцыя. (Апладысменты). Сталінска Канстытуцыя гаворыць аб пераможным поспеху Кастрычніцкай рэвалюцыі, аб тым, што наша рэвалюцыя на справе дабілася асноўнай сваёй мэты і расчысціла сабе шлях да новых вялікіх заваяванняў.

Але рост міжнароднага значэння Кастрычніцкай рэвалюцыі і стварэння ёю новага ладу. Ні ў адной буржуазнай краіне немагчыма ўзніць такога становішча, каб простыя людзі прычы са сваю добрую работу сталі вяртаць ўсёму народу. А ў нас гэта ўважліва ўзвучылі. Усім нам вядома, што гэта адбываецца не ў школу людзей навучы і мастацтва, не ў школу будаўнікам гаспадаркі і культуры. Выдатныя прадстаўнікі ўсіх галін нашага будаўніцтва ўсіх віду творчай кеейнасці, уся наша працоўная інтэлігенцыя акружаны ўвагай грамадства і актыўным падтрыманнем дзяржавы. Працоўныя для народа, сумленна кіруючы той або іншай галінай справы, вама кіруючы «мяноць» усе паставы карыстання збоўсэм і любімоў народам, як указаў на гэта таварыш Сталін. (Апладысменты). Такі лад усе працоўныя ставяць за ўладзе і ўсе паздаку працы выязыць гарнароўе месца ў грамадстве, не можа не прыцягваць спачування працоўных усіх краін.

У буржуазных дэмакратычных краінах аб'яшчаюць фармальную роўнасць правоў грамадзян, але адны з іх як былі, так і застаюцца эксплуатацыйнымі і прыгнятальнымі, а другія — эксплуатацыйнымі і прыгнятальнымі свайго народа! Нават у самай дэмакратычнай буржуазнай краіне амакрацыя для працоўных абмежавана вузкімі рамкамі і першымі толькі пастолькі, паколькі гэта не парушае пануючага становішча эксплуатацыйнага класаў. У буржуазных краінах дэмакратызм выкарыстоўваецца панамі становішча ў сваіх інтарэсах.

Міжнароднае значэнне новага сацыялістычнага ладу росце на нашых вачах. Далей, вядома, таксама роль сацыялістычнага ладу росце на нашых вачах. Заснованы на вялікай дружбе нароўў, СССР займае асобнае становішча сярод іншых дзяржаў у буйнейшых міжнародных паўсешах.

Дастаткова сказаць аб пазіцыі Саветаў Саюза ў адносінах да змагаючага за свае дэмакратычныя правы і свабоду існавання народа. Саветкі Саюз не толькі працоўных. Справа толькі ў недахопе арганізацыйнага маса, а галоўнае — у недахопе класовай свядомасці.

Саветкі Саюз з яго вялікімі сацыялістычнымі заваяваннямі ёсць на ўсіх гэтых забабонах, упушчачы веру ў свае сілы рабочым і сялянскім масам. Не будзем займацца прагнштамі, а п'япомнім толькі адзін факт. Ші многа было людзей у нашай краіне, упушчачы ў перамоў Кастрычніцка, хопі-бы ўсёго за некалькі месяцаў да Кастрычніцкага п'яўстання? Не так ужо многа. Становішча з таго часу вельмі змянілася. Няма чаго і гаварыць аб тым, што перамога сацыялізма ў СССР падтрымае карэны перамоў ў свае сілы сярод працоўных усіх свету. Яна ў многіх адносінах аблячае становішча



В. М. МОЛАТАВА

са, а ўсімае расшырэнне палітычных правоў працоўных вынікаецца па ўнартае супраціўленню.

Наш лад заснаван на іншым. Наш лад становіцца тым мацней, чым больш актыўна і ўсебакова працоўныя ўдзельнічаюць у дзяржаўным кіраванні.

Сталінска Канстытуцыя дала новы доказ таму, што мы ставім на глебе ўсебакова развіцця дэмакратызма працоўных, што мы іщем на шляху ўсемернага ўзмацнення ўладу працоўных у справах дзяржавы і ў ўсіх нашым грамадскім жыцці. Дэмакратызм азначае лад характарызуемы не толькі скасаваннем усіх абмежаванняў у выбарчых правах для ўсіх грамадзян Саветаў Саюза, не толькі поўным роўнапраўем жанчыны з мужчынамі, не толькі поўным роўнапраўем усіх нароўў СССР і ўмоўленай дзяржаўнай дапамогай адсталым нацыянальнасці. Дэмакратызм азначае лад характарызуемы, апрача таго, тым, што наша Канстытуцыя гаворыць аб такіх правах працоўных, як права на працу, права на адпачынак, права на спачувальнае асвету, як да вышэйшай, да ўсіх працоўных. (Апладысменты). Ні аб чым падобным не ведаюць канстытуцыі буржуазных дзяржаў, уключаючы і самую дэмакратычную з іх. Аб такіх правах працоўных гаворыць толькі Сталінска Канстытуцыя. Канстытуцыя пераможнага сацыялізма, Канстытуцыя сацыялістычнага дэмакратызма. (Апладысменты).

Паглядзіце не толькі на Канстытуцыю. Вазьміце простыя факты. Вазьміце такі факт, як грамадскія адносіны да простых людзей працы, капа-б да тых, каго мы называем стаханавіцамі фабрык, заводаў, калгасаў. У нашай краіне простыя рабочыя і работніцы простыя калгаснікі і калгасніцы, дзяткія любімыя ўзроў работы на вытворчасці, атрымліваюць усеагульную ўважальнасць і пашану. У якой краіне магчыма, каб учора яшчэ нікому невядомыя стаханавіцы з простых рабочых і сялян, толькі таму, што яны залі добрыя ўзроў працы на фабрыцы або ў іншай грамадскай гаспадарцы, становіцца самімі вядомымі імёнамі і любімым народам? (Апладысменты). Хіба што-небудзь падобнае магчыма ў буржуазных краінах, дзе самай працай работача ўласна ніхто не цікавіцца, з гаспадароў, на якое п'яперу рабочы, цікавіцца толькі адным — прыбыткам, атрымліваемым ад гэтай працы.

Ні ў адной буржуазнай краіне немагчыма ўзніць такога становішча, каб простыя людзі прычы са сваю добрую работу сталі вяртаць ўсёму народу. А ў нас гэта ўважліва ўзвучылі. Усім нам вядома, што гэта адбываецца не ў школу людзей навучы і мастацтва, не ў школу будаўнікам гаспадаркі і культуры. Выдатныя прадстаўнікі ўсіх галін нашага будаўніцтва ўсіх віду творчай кеейнасці, уся наша працоўная інтэлігенцыя акружаны ўвагай грамадства і актыўным падтрыманнем дзяржавы. Працоўныя для народа, сумленна кіруючы той або іншай галінай справы, вама кіруючы «мяноць» усе паставы карыстання збоўсэм і любімоў народам, як указаў на гэта таварыш Сталін. (Апладысменты). Такі лад усе працоўныя ставяць за ўладзе і ўсе паздаку працы выязыць гарнароўе месца ў грамадстве, не можа не прыцягваць спачування працоўных усіх краін.

Магло часамі здавацца, што ў працоўных мала сіла, што гэтых сіла не хопіць для таго, каб вырвацца з палону капіталізма. Буржуазія ўсё зрабіла для таго, каб прышчы такога роду забабонах, каб прышчы гэта нарэшце ў свае сілы, і дзяржава набрала сабе за ўздужэння ўставак роў «сацыялістаў», а фальшыва-сацыялістычным бістакам у кішэні. Між тым, справа, вядома, не ў недахопе сіла ў

працоўных. Справа толькі ў недахопе арганізацыйнага маса, а галоўнае — у недахопе класовай свядомасці.

Саветкі Саюз з яго вялікімі сацыялістычнымі заваяваннямі ёсць на ўсіх гэтых забабонах, упушчачы веру ў свае сілы рабочым і сялянскім масам. Не будзем займацца прагнштамі, а п'япомнім толькі адзін факт. Ші многа было людзей у нашай краіне, упушчачы ў перамоў Кастрычніцка, хопі-бы ўсёго за некалькі месяцаў да Кастрычніцкага п'яўстання? Не так ужо многа. Становішча з таго часу вельмі змянілася. Няма чаго і гаварыць аб тым, што перамога сацыялізма ў СССР падтрымае карэны перамоў ў свае сілы сярод працоўных усіх свету. Яна ў многіх адносінах аблячае становішча

II. СПАБОРНІЦТВА З КАПІТАЛІЗМАМ

Каб вразумець поспехі сацыялізма ў нашай краіне, трэба параўнаць Саветкі Саюз нашых дзён з дэвалюцыйнай Расіяй. Чым была наша краіна і чым яна стала?

У дэвалюцыйнай Расіі ва ўладзе сталі капіталісты і памешчыкі, на чале з паром, акаго ў парозе аналі «першым памешчыкам Расіі». Расія была адсталай краінай, пераважна земляробчай. Прамысловасць была развіта слаба і за многім аставала ад прамысловасці іншых дзяржаў. Ленін сказаў аб тагочаснай Расіі, што яна была «неймаверна, вядуча адсталай краінай, жабравай і поўжай, абсталенай сучаснымі прыладамі вытворчасці ў чатыры разы горш Англіі, у пяць разоў горш Германіі, у дзясень разоў горш Амерыкі». Асабліва адсталая цяжка прамысловасць, якая дзе такую патрэбную працу, як вугаль, нафту, руду, жалеза, машыны, хімічныя прадукты. Вагалеішыя істры зямлі распрадоўваліся кроўна. І пры ўсім гэтым у буйнейшых галінах прамысловасці галоўнымі гаспадарамі былі не рускія, а замежныя капіталісты. Абсталенне для сваіх фабрык і заводаў у большасці выпадках закуплялася за граніцай. Ва ўсім сказвалася прамысловая адсталасць краіны.

У вёсцы поўнасцю панавалі памешчыкі і кулак, ураднікі і зямельныя начальнікі. Газорачыя словамі Леніна, мы мелі наступнае:

«Калі 70 мільянаў дзясін яшчэ ў 30.000 буйнейшых памешчыкаў і прыблізна столькі-ж ў 10 мільянаў сялянскіх дзавоў — такі асноўны фон каршынь».

Некалькі мільянаў сялян аставалася зусім без зямлі і без дзасену. Большасць зямлі пакупалася ад мазаземельца. Дззе трэці вёскі аказалася з галоўнай беднаці. Пераважная маса беднаці і сэралікоў апрацоўвала кавазкі сваёй і арыентаванай у памешчыцка зямлі старазаводскімі спосабамі пры далавоўе саці. Ва многіх месцах у вёсцы была распаўсюджана баршчынская сістэма, г. з. апрацоўка памешчыцкай зямлі сялянамі іх-жа мээрным інвентаром.

Кастрычніцкая рэвалюцыя адбылася на чвэрты год імперыялістычнай вайны, якая разарвала народную гаспадарку і завяла цягасць становішча народных мас да краінасі. Да гэтага неўзабаве дабыліся новыя няпшчы, бо памешчыкі і капіталісты, пры падтрыманні замежных іерарэнтаў, навязалі нам працягую грамадзянскую вайну, якая таксама ацэбрала тры з лішніх годмі. Грамадзянская вайна патрабавала ад нас велізарных адр. Да вайны грамадзянскай вайны заняпаў прамысловасці, чыгункі і сельскай гаспадаркі дайшоў да апошняга прэдела. Прамысловасць упала яшчэ ніжэй і давала ў 1920 годзе менш адной шостай ад даваеннай прадукцыі.

Пры такой разрусе сацыялізм улада прыступіла да аднаўлення народнай гаспадаркі, да ўз'ямку сельскай гаспадаркі і прамысловасці, транспарту і ганьлю. Зтавалася, патрэбны былі доўгія годы. Ворыкі большавікоў дзяраліцца. А што нарэшце вышля? Вышла так, што працоўныя нашай краіны пераможна справіліся з гэтай задачай у кароткі тэрмін.

Калі прадукцыя ўсёй буйнай прамысловасці (у цнхах 1926—27 г.) складала ў 1913 г. 11 мільяраў рублёў, а ў 1920 годзе складалася да 1,7 мільяраў рублёў, то ў гэтым 1937 годзе яна дасягне вышш 90 мільяраў рублёў. Гэта значыць, што супроць даваеннага ўзроўню прамысловая прадукцыя павялічылася ўжо больш, чым у 8 разоў! Дайце, да гэтага яшчэ адно — укажана даваеннага ўзроўню прамысловой прадукцыі мы дасягнулі толькі ў 1926 годзе. Такім чынам, павелічэнне прамысловой прадукцыі больш чым у восем разоў супроць даваеннага ўзроўню адбылося толькі за апошнія 11 год. Ва ўсіх галінах прамысловасці п'япер вазгорнута работа поўным ходам. Ва многіх галінах правезена карэнавае рэканструкцыя на аснове сучаснай перавадой тэхнікі. Раз буйнейшых прамысловых галін створан занавя: па машынабудуўніцтву, хіміі, металургіі і г. д. Прамысловасць дэвалюцыйнай Расіі стала на дзяткі месцы сярод іншых краін, на чвэртым — у Еўропе. П'япер толькі Злучаныя Штаты Амерыкі па валовай прадукцыі прамысловасці ставяць напералдзе СССР. Прамысловасць Саветаў Саюза вышла на першае месца ў Еўропе. (Апладысменты).

У буйных умовах рабочых адбылася крутая перамена. Яшчэ 10 год таму варажы мы налічвалі паўтара мільёна беспрацоўных. Але ўсё ўжо некалькі год, як у нас няма беспрацоў, няма беспрацоўных і гэта ў той час, калі ў Злучаных Штатах Амерыкі — 10 мільянаў беспрацоўных, у Германіі больш 3 мільянаў беспрацоўных, у Англіі — 2 мільёны беспрацоўных. Да дзясцігоддзя Кастрычніцкай

рэвалюцыі сацыялізм улада абвясціла пераход прамысловых рабочых на самагалеіныя рабочы дзень, і гэта рашэнне было правезена ў жыццё, не гаворачы ўжо аб тым, што на паземных і некаторых іншых п'яжых работах у нас заўсёды быў п'яжы п'яжы рабочы дзень. Ні ў адной краіне рабочыя не могуць пры капіталізм маршыць аб такім кароткім рабочым дні. Колькасць дзятых у прамысловасці рабочых і іх заробатная плата ў нашай краіне паўдзіна расце. Яшчэ ў 1928 годзе агульны фонд заробатнай платы склаўся п'ямнога больш 8 мільяраў рублёў, а ў гэтым 1937 годзе ён будзе склацца вышш 80 мільяраў рублёў, г. з. павялічыўся прыкладна ў 10 разоў. (Апладысменты).

Вы ведаеце аб тым, што ў сувязі з дзяткай галавінай Кастрычніцкай рэвалюцыі апублікаван дэкрэт урада аб павышэнні заробатнай платы нізкааплачваемых рабочых, для чаго спецыяльна асігнавана 100 мільянаў рублёў на апошнія 2 месцы гэтага года і 600 мільянаў рублёў на 1938 год. (Апладысменты).

Між тым, ва ўсіх краінах капіталізма: і ў Германіі, і ў Італіі, і ў Японіі, і ў Злучаных Штатах, і ў Англіі за апошнія годы адбылося не павелічэнне, а зніжэнне заробатнай платы рабочых.

Усё гэта красамоўна гаворыць аб тым, што поспехі росту прамысловасці Саветаў Саюза, як і іншыя поспехі сацыялізма, выязуп да карэнавага палачэння становішча рабочых мас.

(ПРАЦІГ НА 3-Й СТАР.)

ДА ДВАЦАЦГОДДЗЯ ВЯЛІКАЙ КАСТРЫЧНІЦКАЙ СОЦЫЯЛІСТЫЧНАЙ РЭВОЛЮЦЫІ

ТЭЛЕГРАМА ПРЭЗІДЭНТА ЗША П. ФРАНКЛІНА РУЗВЕЛТА

Яго прэвасходзіцельству Міхаілу КАЛІНІНУ, прэзідэнту Усесаюзнага Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта, Масква, СССР.

АДНАЗНАЯ ТЭЛЕГРАМА СТАРШЫНІ ЦВК СССР ТАВ. М. І. КАЛІНІНА

Яго прэвасходзіцельству Франкліну РУЗВЕЛТУ—прэзідэнту Злучаных Штатаў Амерыкі, Белы Дом, Вашынгтон.

ТЭЛЕГРАМА СТАРШЫНІ СОВЕТА МІНІСТРАУ ІСПАНСКАЙ РЭСПУБЛІКІ П. НЕГРЫНА

Шчаслівы вылазак прыбыў да супалання гадзін СССР з пачаткам геранічнага супраціўлення Мадрыда. Жадаючы выказаць Вам, што іспанскі народ, даючы ўсім гарадам дружбы, выкаваным агучным ідэалам барацьбы за свабоду народаў.

АДНАЗНАЯ ТЭЛЕГРАМА СТАРШЫНІ СНК СССР ТАВ. В. М. МОЛАТАВА

Іспанскага народа і жадаючы яму поспеху ў геранічнай барацьбе, якую ён вядзе за сваю свабоду і незалежнасць і тым самым за справу міру і прагрэса.

ТЭЛЕГРАМА ПРЭЗІДЭНТА ЧХАСЛАВАЦКАЙ РЭСПУБЛІКІ П. ЗДУАРДА БЕНЕША

Маю гонар віншаваць Вас з дзяржаўным святкам дваццатой гадавіны Кастрычніцкага перавароту. Чэхаславацкая рэспубліка вітае самым шчырым чынам поспехі і дасягненні Савецкага Саюза і жадае Саюзу і яго народам далейшых поспехаў і росквіту.

АДНАЗНАЯ ТЭЛЕГРАМА СТАРШЫНІ ЦВК СССР ТАВ. М. І. КАЛІНІНА

Пэраўна дзякую за віншаванні, з якімі Вы благаволілі звярнуцца да мяне і народаў Савецкага Саюза ў сувязі з дваццатой гадавінай Вялікай Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі ў СССР. М. КАЛІНІН.

ТЭЛЕГРАМА ПРЭЗІДЭНТА ІТАЛІЙСКАЙ РЭСПУБЛІКІ П. ЛІНЬ СЕНА

У звязку з дваццатой гадавінай рэвалюцыі ў СССР я прыношу Вам мае шчырыя віншаванні і сардэчныя пажаданні.

АДНАЗНАЯ ТЭЛЕГРАМА СТАРШЫНІ ЦВК СССР ТАВ. М. І. КАЛІНІНА

Італьянскага народа і жадаючы яму поспеху ў барацьбе за свабоду і незалежнасць і тым самым за справу міру і прагрэса.

ВІНШАВАННІ ДЫПЛАМАТЫЧНАГА КОРПУСА

У сувязі з XX гадавінай Вялікай Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі ч. в. а. народнага камітэра замежных спраў тав. В. С. Стамянікоў атрыманы шматлікія віншаванні ад дыпламатычнага корпуса, акрэдытаванага пры ўрадзе СССР. (БЕЛТА).

ПРЫЕМ У НАРКАМАЦЕ ЗАМЕЖНЫХ СПРАў

7 лістапада г. г. вечарам, у сувязі з XX гадавінай Вялікай Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі ч. в. а. народнага камітэра замежных спраў тав. В. С. Стамянікоў атрыманы шматлікія віншаванні ад дыпламатычнага корпуса, акрэдытаванага пры ўрадзе СССР. (БЕЛТА).

НА ФРАНТАХ У ІСПАНІІ

Паводле паведамлення міністэрства абароны ад 9 лістапада, спроба мяжэніцкай атакі на рэспубліканцаў паблізу Баса Эскаланта была адбіта. Мясеннікі панеслі вялікія страты. У сектары ракі Харамы (на паўднёвым ўходзе ад Мадрыда) рэспубліканская артылерыя біла па мяжэніцкай рабійшых набегі на пазіцыі рэспубліканцаў паміж чыгуначнай і ўзвышшым Пінаро (у 700 метрах на паўночны ўход ад Аранхуса).

УСХОДНІ (АРАГОНСКІ) ФРОНТ

Мясеннікі прадаўжаюць акапваць наіск па пазіцыі рэспубліканцаў у Верхняй Арагоні. Аднак, усе іх спробы атакі на рэспубліканцаў адбіты. Мясеннікі панеслі значныя страты. (БЕЛТА).

ВАЕННЫЯ ДЗЕЯННІ ў КІТАІ

НАНКІН, 9 лістапада. (БЕЛТА). Японскія войскі пачалі із Тайваня (сталіна правінцыя Шансі) з двух бакоў. У Тайвані сталіся частыя палкі кітайцаў пад камандаваннем Фу Цзю-і, які ўзначальвае абарону.

ПАДПІСАННЕ ПАГАДНЕННЯ ПАМІЖ ІТАЛІЯЙ, ГЕРМАНІЯЙ І ЯПОНІЯЙ

РЫМ, 6 лістапада. (БЕЛТА). Сёння ў 11 гадзін раніцы быў падпісан пратакол, згодна якому Італія становіцца ўзалежана ад германа-японскага «антыкамітэраўскага пагаднення», заключанага 25 лістапада 1936 года. Пратакол падпісан з боку Італіі міністрам замежных спраў Чынао, з боку Германіі—Рыбентропам і з боку Японіі — паслом у Рыме Хота.

ПАВЕДАМЛЕННЕ ТАСС

Па атрыманых ТАСС з камп'ютэтных крыніц вестях, 8 годаў месяца паўпрэз СССР у Італіі тав. В. Е. Штэйп наведаў міністра замежных спраў Італіі п. Чынао і, па даручэнні савецкага ўрада, заявіў яму, што падпісаны 6 гэтага месяца ў

ВАЕННЫЯ ДЗЕЯННІ ў КІТАІ

Токію, 9 лістапада. (БЕЛТА). Па паведамленню газеты «Джанан адвертайгер» з Лондана, у англійскіх збройных колах лічыць дагучэне Італіі да германа-японскай згоды фактам, узмацняючым блізкае фашысцкае злучэнне і тым самым патрабуючым англійскіх італьянас.

ВАЕННЫЯ ДЗЕЯННІ ў КІТАІ

У сувязі з пачаткам пераходнага пераходу на ўзалежана ад германа-японскага «антыкамітэраўскага пагаднення» і да далатковага пратаколу ад 25 лістапада 1936 года. Умоўлена таксама лічыць Італію зваржываю-узалежана пераплачатавога пагаднення ад 25 лістапада 1936 года.

ВАЕННЫЯ ДЗЕЯННІ ў КІТАІ

Рыме італа-япона-германскі пратакол не толькі з'яўляецца недаружлівым агтам у адносінах СССР, але і прычыніць артыкул IV савецка-італьянскага пакта аб дружбе, падпісанага 2 верасня 1933 года ў Рыме. (БЕЛТА).

ВАЕННЫЯ ДЗЕЯННІ ў КІТАІ

Іншыя часці вядуць баі за асаляванне праходам Нямінгуань, які некалькі разоў пераходзіў з рук у рукі. Не гледзячы на прасоўванне японскіх часцей на захад да Тайваня і на прэжыць да Альпіна, кітайскія артылі, якія дзейнічаюць у тылу гэтых часцей, фактычна адразаі іх пераважна калоны ад баз. Вядуць дапамогу кітайскім агтам акавава насельніцтва.

ВАЕННЫЯ ДЗЕЯННІ ў КІТАІ

У ШАНХАЙСКАМ РАЕНЕ ШАНХАЙ, 10 лістапада. (БЕЛТА). Раціцай 10 лістапада японскія войскі абружылі амаль увесь Шанхай. Японцы пачынаюць кантраляваць захадны раён горада («Заходні горад»). Увечер 9 лістапада яны занялі аэрадром Хунцзяо, з увечары механізаваная калона японскіх войск заняла Лунхуа і, вышаўшы да ракі Ванпу, абружыла раён Наньцзю. У Наньцзю асталося каля 10 тысяч кітайскіх салдат, галоўным чынам, з ахранных часцей, паліцыі і іншых перагуляных збройных злучэнняў. Нябольшыя пачынулі гэты раён. Частка зямлёў пайшла разам з ахрушчэннем часціямі рэгулярных войск, частка перайшла ў так званую нейтральную зону на граніцы французскай кантэсі.

ВАЕННЫЯ ДЗЕЯННІ ў КІТАІ

У сувязі з пачаткам пераходнага пераходу на ўзалежана ад германа-японскага «антыкамітэраўскага пагаднення» і да далатковага пратаколу ад 25 лістапада 1936 года. Умоўлена таксама лічыць Італію зваржываю-узалежана пераплачатавога пагаднення ад 25 лістапада 1936 года.

ВАЕННЫЯ ДЗЕЯННІ ў КІТАІ

Рыме італа-япона-германскі пратакол не толькі з'яўляецца недаружлівым агтам у адносінах СССР, але і прычыніць артыкул IV савецка-італьянскага пакта аб дружбе, падпісанага 2 верасня 1933 года ў Рыме. (БЕЛТА).

ВАЕННЫЯ ДЗЕЯННІ ў КІТАІ

Іншыя часці вядуць баі за асаляванне праходам Нямінгуань, які некалькі разоў пераходзіў з рук у рукі. Не гледзячы на прасоўванне японскіх часцей на захад да Тайваня і на прэжыць да Альпіна, кітайскія артылі, якія дзейнічаюць у тылу гэтых часцей, фактычна адразаі іх пераважна калоны ад баз. Вядуць дапамогу кітайскім агтам акавава насельніцтва.

ВАЕННЫЯ ДЗЕЯННІ ў КІТАІ

У ШАНХАЙСКАМ РАЕНЕ ШАНХАЙ, 10 лістапада. (БЕЛТА). Раціцай 10 лістапада японскія войскі абружылі амаль увесь Шанхай. Японцы пачынаюць кантраляваць захадны раён горада («Заходні горад»). Увечер 9 лістапада яны занялі аэрадром Хунцзяо, з увечары механізаваная калона японскіх войск заняла Лунхуа і, вышаўшы да ракі Ванпу, абружыла раён Наньцзю. У Наньцзю асталося каля 10 тысяч кітайскіх салдат, галоўным чынам, з ахранных часцей, паліцыі і іншых перагуляных збройных злучэнняў. Нябольшыя пачынулі гэты раён. Частка зямлёў пайшла разам з ахрушчэннем часціямі рэгулярных войск, частка перайшла ў так званую нейтральную зону на граніцы французскай кантэсі.

ВАЕННЫЯ ДЗЕЯННІ ў КІТАІ

У сувязі з пачаткам пераходнага пераходу на ўзалежана ад германа-японскага «антыкамітэраўскага пагаднення» і да далатковага пратаколу ад 25 лістапада 1936 года. Умоўлена таксама лічыць Італію зваржываю-узалежана пераплачатавога пагаднення ад 25 лістапада 1936 года.

ВАЕННЫЯ ДЗЕЯННІ ў КІТАІ

Рыме італа-япона-германскі пратакол не толькі з'яўляецца недаружлівым агтам у адносінах СССР, але і прычыніць артыкул IV савецка-італьянскага пакта аб дружбе, падпісанага 2 верасня 1933 года ў Рыме. (БЕЛТА).

ВАЕННЫЯ ДЗЕЯННІ ў КІТАІ

Іншыя часці вядуць баі за асаляванне праходам Нямінгуань, які некалькі разоў пераходзіў з рук у рукі. Не гледзячы на прасоўванне японскіх часцей на захад да Тайваня і на прэжыць да Альпіна, кітайскія артылі, якія дзейнічаюць у тылу гэтых часцей, фактычна адразаі іх пераважна калоны ад баз. Вядуць дапамогу кітайскім агтам акавава насельніцтва.

ВАЕННЫЯ ДЗЕЯННІ ў КІТАІ

У ШАНХАЙСКАМ РАЕНЕ ШАНХАЙ, 10 лістапада. (БЕЛТА). Раціцай 10 лістапада японскія войскі абружылі амаль увесь Шанхай. Японцы пачынаюць кантраляваць захадны раён горада («Заходні горад»). Увечер 9 лістапада яны занялі аэрадром Хунцзяо, з увечары механізаваная калона японскіх войск заняла Лунхуа і, вышаўшы да ракі Ванпу, абружыла раён Наньцзю. У Наньцзю асталося каля 10 тысяч кітайскіх салдат, галоўным чынам, з ахранных часцей, паліцыі і іншых перагуляных збройных злучэнняў. Нябольшыя пачынулі гэты раён. Частка зямлёў пайшла разам з ахрушчэннем часціямі рэгулярных войск, частка перайшла ў так званую нейтральную зону на граніцы французскай кантэсі.

ВАЕННЫЯ ДЗЕЯННІ ў КІТАІ

У сувязі з пачаткам пераходнага пераходу на ўзалежана ад германа-японскага «антыкамітэраўскага пагаднення» і да далатковага пратаколу ад 25 лістапада 1936 года. Умоўлена таксама лічыць Італію зваржываю-узалежана пераплачатавога пагаднення ад 25 лістапада 1936 года.

ВАЕННЫЯ ДЗЕЯННІ ў КІТАІ

Рыме італа-япона-германскі пратакол не толькі з'яўляецца недаружлівым агтам у адносінах СССР, але і прычыніць артыкул IV савецка-італьянскага пакта аб дружбе, падпісанага 2 верасня 1933 года ў Рыме. (БЕЛТА).

ВАЕННЫЯ ДЗЕЯННІ ў КІТАІ

Іншыя часці вядуць баі за асаляванне праходам Нямінгуань, які некалькі разоў пераходзіў з рук у рукі. Не гледзячы на прасоўванне японскіх часцей на захад да Тайваня і на прэжыць да Альпіна, кітайскія артылі, якія дзейнічаюць у тылу гэтых часцей, фактычна адразаі іх пераважна калоны ад баз. Вядуць дапамогу кітайскім агтам акавава насельніцтва.

ВАЕННЫЯ ДЗЕЯННІ ў КІТАІ

У ШАНХАЙСКАМ РАЕНЕ ШАНХАЙ, 10 лістапада. (БЕЛТА). Раціцай 10 лістапада японскія войскі абружылі амаль увесь Шанхай. Японцы пачынаюць кантраляваць захадны раён горада («Заходні горад»). Увечер 9 лістапада яны занялі аэрадром Хунцзяо, з увечары механізаваная калона японскіх войск заняла Лунхуа і, вышаўшы да ракі Ванпу, абружыла раён Наньцзю. У Наньцзю асталося каля 10 тысяч кітайскіх салдат, галоўным чынам, з ахранных часцей, паліцыі і іншых перагуляных збройных злучэнняў. Нябольшыя пачынулі гэты раён. Частка зямлёў пайшла разам з ахрушчэннем часціямі рэгулярных войск, частка перайшла ў так званую нейтральную зону на граніцы французскай кантэсі.



ВАЕННЫЯ ДЗЕЯННІ ў КІТАІ. НА ЗДЫМКУ: кітайскія байцы ля артылерыйскай гарматы ў раёне Пуцзюна.

БЛОК АГРЭСАРАУ

6 лістапада ў Рыме адбылося падпісанне пратакола аб далучэнні Італіі да праставатай германа-японскай згоды аб «барышце супроць Комінтэрна», заключанай 25 лістапада 1936 года. Ні для каго не сакрэт, што спасылаюцца на Комінтэрн з'яўляюцца толькі факсімільным, маскіруючым сапраўдны змест італа-германа-японскага зговару. Ціпер ужо для ўсіх ясна, што гэтакае лізе аб стварэнні блоку агрэсараў, які намераюцца амыцываць новы перадаць света.

раз саўраб пі анойдуча праставілі, яка ае разумені-б протай «спіны» італа-германа-японскі агвар накіраван на сталеі супроць СССР, коькі супроць буйбачыя буржуазна-дэмакратычных краін, протіпналі і сфэры ўплыву якіх з'яўляюцца аб'ектам трапекцічных імкненняў фашысцкіх дзяржаў.

Італія, Германія і Японія не ўпершыню прабуюць скарыстаць лозунг аб барацьбе з камунізмам для прыкрыцця сваіх зхроміцкіх плаваў. Значыцца італа-германа-японскае інтэрвенцыя ў Іспанію маскіруецца хлуслівымі сьведчэннямі аб намеры СССР «савецкаваць» Іспанію ці, па меншай меры, Каталюнію. Ажыццяўляючы сваю рабавуючы палітыку ў Кітаі, захраўляючы ўсё новыя і новыя кітайскія тэрыторыі, рабавуючы мірныя кітайскія гарады і забіваючы ідзеі і сотні тысяч кітайскіх тэражнікаў, японская ваеншчына таксама крычыць, што яна змагаецца не супроць Кітаі, а толькі супроць «квомаў Комінтэрна». Відэочна, што агрэсары і ў далейшым будуць прыкывавацца прымаком барацьбы з камунізмам, неадлежа ад таго, супроць якой дзяржавы будуць пераважна накіраваны іх агрэсіўныя дзеянні.

Вайна японскага імперыялізма супроць Кітаі стварыла выключна пастору пагрозу Інтэрэсам Англіі, ЗША і Францыі за Далёкім Усходзе і прымуціла гэтыя дзяржавы ўдзяляць суп'бную ўвагу пазарам якія развіваюцца на Пхім азіяне. Гэта не магло не насабіць палітычных і стратэгічных пазіцыі Англіі і Францыі ў Еўропе, дзе германскі і італьянскі фашызм пачаў барацьбу за ажыццяўленне сваіх захоміцкіх плаваў. Скарыстоўваючы тале станавішча, фашысцкая Італія ўжо не асадаваліся Інтэрвенцыяй супроць іспанскага народа, мэта якой — умацаваць пазіцыі італьянскага фашызма ў захадняй частцы Міжземнага мора. Італія шукае сабе саюзнікаў для будучага перадачу ўзалежанаў Англіі і Францыі.

Італа-японскае імперыялізм, у сваю чаргу, таксама разлічвае скарыстаць абстаўтку, якая складлася як на Пхім азіяне, так і на Міжземным моры, для таго, каб дабіцца перадачу каланіяльных узалежанаў Англіі і Францыі. Італа-германа-японскі блок, які прадугледжвае ўзголеннасць агрэсіўных дзеянняў фашысцкіх дзяржаў, накіраван, такім чынам, супроць усагульнага міру і ў першую чаргу супроць нільшых Інтэрэсаў Англіі і Францыі.

Пачынаючы італа-германа-японскае згода накіравана таксама і супроць СССР. Савецкі Саюз зробіць, вядома, свае вывады з факта зговару фашысцкіх палітычнаў вайны. Агрэсіўным дзяржавам не трэба думаль, што іх варажыя палітыка ў адносінах да СССР астанецца беспаспазнанай.

Фашысцкія агрэсары, у разліку на бізавую палітыку папушліцтвава кіруючых колаў буржуазна-дэмакратычных дзяржаў, прабуюць праставіць італа-германа-японскую згоду, як аб'ёмна барацьбы толькі супроць Савецкага Саюза. Гэта патрабуе фашызмаў для таго, каб мабілізаваць сімвалі рэакцыўных элементнаў у буржуазна-дэмакратычных краінах, пастабіць сіду супраціўлення гэтых краін і тым самым палечыць сабе магчымасць сап'бнага ўдару ў выбраным ім напрамку.

Інтэрэсы міру патрабуюць, каб блону фашысцкіх падпалычнаў вайны быў прэцэпастан арыны фронт дзяржаў, заілічальных ва ўмацаванні палетыўнай беспаспазнаці на аснове прынцыпа незалежнасці міру. Неабходна раз назаўбейм пачынаць з палітыкай папушліцтвава агрэсіі.

Жалкі патуті італьянскіх і германскіх фашызтаў і японскіх ваеншчыніх асуцільны азнак, на крупне, казі ў момант заключэння германа-японскай згоды італе мейся наўняны ідзеі, якія хлтыны былі верныя гэтым, разлічанам на ашуканства фашысцкім сьведчэнням, то аз-

Інтэрэсы міру патрабуюць, каб блону фашысцкіх падпалычнаў вайны быў прэцэпастан арыны фронт дзяржаў, заілічальных ва ўмацаванні палетыўнай беспаспазнаці на аснове прынцыпа незалежнасці міру. Неабходна раз назаўбейм пачынаць з палітыкай папушліцтвава агрэсіі.

VII СЕСІЯ ЦВК БССР

13 лістапада, у 12 гадзін дня, у памяшканні мескага Дома партызнага агрэсара VII Сесія ЦВК БССР XI склікаліся. Парадак дня: Арганізацыйныя пытанні.

VII СЕСІЯ ЦВК БССР

Рэгістрацыя членаў ЦВК БССР, прыязджаючых на Сесію, будзе праводзіцца ў памяшканні ЦВК, пакой № 252, Дом Урада, правае крыло.

АДКРЫЦЦЕ ВЫСТАУКІ „БССР ЗА 20 ГОД“

8 лістапада ў Доме ўрада БССР ажрылася выстаўка „БССР за 20 год“. За два дні выстаўку наведала каля 3.000 чалавек, у тым ліку дэлегацыі стахааўцаў прадырмэсцкіх і калгасніцкіх рэспублікі.

АДКРЫЦЦЕ ВЫСТАУКІ „БССР ЗА 20 ГОД“

Група калгасніцаў Дзманавіцкага раёна аапісала ў кнігу вольмуцаў наступнае: „Выстаўка „БССР за 20 год“ адлюстроўвае разнае і зможнае жыццё беларускага народа, рост фабрык, заводаў, умацаванне абразавальнасці нашай краіны, кожнаму мучому кіраўніцтву партыі Леніна—Сталіна, правальна працаў вяткага Сталіна.“

КІНОЖУРНАЛ АБ КАСТРЫЧНІЦКІХ УРАЧЫСТАСЦАХ У МЕНСКУ

Беларужынохроніка выпусціла экстраны нумар гукваго кіножурнала, прысвечаны кастрычніцкім урачыствам у сталіцы БССР. У кіножурнале паказаны моманты „БССР — назаўбейм фармёт СССР на захадняй граніцы“, раіцца святоніага Менска, парада, дэманстрацыя, масавыя

КІНОЖУРНАЛ АБ КАСТРЫЧНІЦКІХ УРАЧЫСТАСЦАХ У МЕНСКУ

гульні, карнавал да вуліцх горада і г. д. Музычнае афармленне кампозытара Странішэў і Вейперовіч. Кіножурнал апраца Менска будзе дэманстравацца тэксам у буйных гарадах рэспублікі.

АД МЕНСКАГА РК КП(б)В

Укладзены партыйны білет ва № 868138, выданы Менскім гаркам КП(б)В на імя Тачанна Марфы Дабраньскай, лічыць несапраўдным.

АД ГОМЕЛЬСКАГА РК КП(б)В

Згублены партыйны білет ва № 87003, выданы на імя Лідэя Іваня Еўдэмыянчы, лічыць несапраўдным.

В. а. сакратара Менскага РК КП(б)В ІТАШКІН.

Намеснік адназнага ааектара І. М. ОФЕНГЕІМ.

Advertisement for 'СОЮЗПОТБАКАЛЕЯ' (Union Food Store) featuring various food products like soups, cereals, and canned goods. It includes a list of goods and contact information for the base in Minsk.

Advertisement for 'СВІНАЯ ШКУРА—КАШТОЎНАЯ СЫРАВІНА' (Pig Skin—Delicious Raw Material) for making shoes. It describes the quality of the skin and provides contact details for the supplier.

Advertisement for 'Усебеларуская выстаўка „БССР ЗА 20 ГОД“' (All-Belarusian Exhibition 'BSSR for 20 Years'). It lists exhibitors from various regions and provides information on where to view the exhibition.